



# Рэальнасць казкі

Дзіўныя падарожнікі, якія апынуліся на мякы зямлі і неба, цемры і святла, рэальнасці і казкі... Не менш дзіўная закаханая парачка, згубленая ў часе і знойдзеная ў вечнасці... Птаючая незнаёмка, знаёмая кожнаму, хто сам любіць лятаць у мроях... Птушкаловы, скамарохі, блазны... Ад яго твораў так і веет чароўнай казкай, але разам з тым у паставах, рухах, вачах яго фантастычных персанажаў зусім рэальная — чалавечыя — любоў, радасць, спагада, смутак, боль... Як такое магчыма? Ці праўда тое, што самы вясёлы слоўн у аэрэне цырка — самы вялікі пакутнік у жыцці?

Малады мастак Аляксандар Салтавец, гутар выставы "На мякы рэальнасці і казкі", якая ённяння працуе ў сталічнай галерэі Універсітэт культуры", і сам не

можа патлумачыць, чаму вось ужо цягам дзесяці гадоў да яго прыходзяць такія фантастычныя вобразы.

— Я пачынаў як звычайны пейзажыст, хадзіў з мальбертам па наваколлі, вышукваў малайунічныя краявіды, дзесяткамі малюваў нейкія рабчулкі, хаткі, узгоркі, але ўсё гэта зусім не прыносіла мне ўнутранага задавальнення, — расказвае Аляксандар. — Але неяк мне прымроўлася нешта зусім незвычайнае, потым яшчэ і яшчэ... І паступова пачаў выправоўвацца стыль, які вы можаце тут назіраць. Гэта нават не стыль, гэта стан душы... Я зразумеў, што гэта маё, тое, што, мабыць, было са мной заўсёды...

Дарэчы, мастацкі стыль Аляксандра Салтавца прафесійныя мастацтвазнаўцы сапраўды лічаць вельмі адмет-



"Закаханая", 2011.

ным, самавітым і як бы засяроджаным у самім сабе, што не так ужо і часта сустрэнеш у маладзёжным мастакоўскім асяроддзі, — большасці хochaща ці эпаціраваць, ці бясконца эксперыментаваць. Адчуваючы гэта, яго творы з задавальненнем купляюць калекцыянеры з блізкага і далёкага замежжа, але Аляксандар, здаецца, і не думае пра ўсю калімастацкую мітусню — ціхія сабе жыве ў ўёсцы Грэск Слуцкага раёна, там жа выкладае жывапіс у дзіцячай школе мастацтваў (у якой сам калісьці вучыўся), радуецца прыгажуні жонцы Наталлі (свайму найпершаму ж крытыку) і маленькаму сыну Стэфану, час ад часу сустракаеца з такім жа, як і сам, мастаком-пустэльнікам з суседнія вёскі і... малое, малое, малое... Праважна па начах, начамі напралёт да самай раніцы.

— Аляксандар, а не хацелася б жыць у Мінску? Круціца там у бурлівым мастацкім віры? Вас жа з вашым бяспрэчным талентам дакладна прынялі б у маладзёжную секцыю Беларускага саюза мастакоў!

— Да не... Навошта мне гэта? Хіба я стану лепш малюваць ад таго, што ўступлю ў Саюз?

— Ну, а перспектыва часцей і шырэй выстаўляцца? Удзельніцаць у калектыўных мастацкіх праектах?

— У мене гэтая выставка адзінццатая персанальная па ліку... Усе папярэднія былі ў маленьких гарадах і мястэчках. Тут таксама ёсьць свой глядач; удзячны... і дзеці, у якіх я выкладаю, таксама мае глядачы, мы часта разам малюем на занятиках, яны — сваё, я — сваё. Ну і, канечно, жонка. Праўда, усе



"Падарожнік", 2010.

карціны я стараюся пісаць найперш для яе.

— Ваша цяперашняя выстаўва вельмі трэпна называецца "На мякы рэальнасці і казкі". Але як самі вы лічыце: тут больш рэальнасці ці казкі?

— Тут усё — рэальнасць. Я ўсё гэта бачыў. І мне вельмі хацелася б, каб усё гэта бачылі і іншыя людзі.

...Калі вы раптам калі-небудзь падхопіцесь сярод ночы ад нейкага трывожнага сну ці вас калі-небудзь будзе мучыць бяссонніца, успомніце пра такога мастака — Аляксандра Салтавца. Падумайце пра тое, што ён у гэтуноч, як і заўсёды, недзе ў сваім Грэску таксама не спіць, усё малое сваё чарговую незнаёмку ці, мабыць, можа, на гэты раз схімніка... Малое, між іншым, і для вас.

**Матэрыялы падрыхтаваў**  
Мікола ЧЭМЕР.  
[gilevitch@nastgaz.by](mailto:gilevitch@nastgaz.by)  
**Фота аўтара:**